

„Праўда вочы коле“ — гэта вельмі трапна. „Праўда перамагае“ — а гэта ўжо вельмі сумнеўна.

Пакрыўджаныя, якія мараць пра тое, каб „людзьмі звацца“, заўсёды прагненныя *праўды* і справядлівасці. Гэткіх *праўдашукальнікаў* у нас звычайна лічаць дзівакамі — прагматычны розум уважае, што ўсё роўна *ніякай праўды ня знайдзеш*, толькі клопату набярэшся на сваю галаву.

Гэтае, здавалася б, нэутральнае слова ў найноўшай гісторыі непазыбежна набывала сацыяльную афарбоўку. У Беларусі гэта пачалося, мабыць, з „Музыцкай праўды“ Кастуся Каліноўскага. А ў розных савецкіх анталёгіях „Казкі народаў СССР“ беларуская народная творчасць вельмі часта была прадстаўленая толькі адной казкай — „Ленінская праўда“. Гэткае адметна беларускае *праўдашукальніцтва* ўжо ня раз заводзіла наш народ у глухія куты гісторыі.

Слова „*праўда*“, як і даўгі шэраг іншых „гучных“ словаў — народ, памяць, радзіма, мір — было зъняслаленае таталітарнымі рэжымамі, асабліва географічна нашым — савецкім. *Праўдаю* звалася тое, што адпавядала патрабаваныям рэжыму, нават самая апошняя мана і хлусьня. Найяскравей гэты факт выяўляўся ў форме й зъмесце галоўнай бальшавіцкай газэты, якая так і звалася — „*Праўда*“. Тое, што *праўдау* шмат і ўсе яны могуць быць розныя, давалі нам зразумець і назовы шматлікіх іншых, драбнейшых газэтаў — „Камсамольская праўда“, „Піянэрская...“, „Мінская...“, „Гродненская...“, „Магілёўская...“. Былі „*праўды*“ і іншамоўныя — літоўская „Tiesa“ і нават орган ФРГэшных камуністаў — „Die Wahrheit“. Аднак людзі ўсё адно ведалі, што ў гэтых „*праўдах*“ *праўды* няма.

Квінтэсэнцыю таталітарнага разумення *праўды* трапна ўхапіў Джордж Оруэл. Установа, якая ў ягонай антыутопіі зімалася фальшаваньнем гісторыі і дэфармацыяй рэальнасці, называлася *Міністэрствам Праўды*. Шкада, што Оруэл не дажыў да сёньняшняга дня — як бы хацелася прагуляцца з ім па менскіх праспектах...

## Праўда

### Сярэсук Сокалаў-Воюш

*Праўда адна, але ў кожнага свая праўда.*

*Праўда* паходзіць ад стараславянскага слова „правъ“, якое мае безыліч значэнняў і вытворных.

*У нагах праўды няма* — кажуць таму, хто ходзіць у пошуках *праўды*.

*Шукальнікі праўды* найчасцей былі першымі кандыдатамі ў турмы, на высылку, на расстрэл.

*Па праўдзе кажучы, ня кожны хоча глядзець праўдзе ў вочы, бо праўда вочы коле... Што праўда, то праўда...*

У XIX стагодзьдзі наш народ меў адну *праўду*: „Музыцкую“. У XX-м стала многа маленъкіх *праўдаў*: „Сельская праўда“ — у Жабінцы, „Дняпроўская...“ — у Дуброўне, „Дзізвінская...“ — у Дрысе, у Нароўлі — „Прыпяцкая...“, у Астраўцы — „Астравецкая...“, у Пінску — „Палеская...“. „Ленінскіх праўдаў“ было дзіве: адна ў Віцебску, другая — у Ельску. Але ўсё гэтыя тутэйшыя *праўды* мелі за першакрыніцу адзінную — маскоўскую.

*Горкая праўда, чыстая праўда, голая праўда, съяятая праўда.*

ХХ стагодзьдзе пакіне па сабе праўду пра Чарнобыль і Курапаты, пра Беларускую Народную Рэспубліку і Беларускую Краёвую Абарону, праўду пра камунізм і праўду пра РБ.

Паэты ведаюць, што рыфма адкрывае таямніцу кожнага слова... На слова „праўда“ рыфмы няма.

## Праца

### *Міхась Скобла*

*Працавіты, выпрацоўка, працоўны, беспрацоўны, супрацоўнік.* А мудры Насовіч падае яшчэ з паўтузіна словаў, ад якіх нашыя вуши ўжо пасьпелі адвыкнуць: *працаваньне, працаваны, працавітка і нават працавітачка* — гэтак называлі маладзіцу, у якой работа спорылася ў руках і якая за бяседным сталом высъпейвала:

Гарэлачкі, акавітачкі,  
Дзеля мяне, працавітачкі...

Завіхаліся людзі на ўласнай зямлі, даглядалі сваю гаспадарку, і адносіны да працы былі паважныя, самавітыя. *Працуем — смак чуем, праца з балота робіць залота, праца гадуе — а ляната марнует...*

Ды з'явіліся калгасы, і час, праведзены ў полі ці на таку, стаў называцца „працадзень“. Паводле колькасці *працаднёў* дзяржава вызначала, каго павесіць на дошку гонару, каго ўзнагародзіць мэдалём „За працоўную доблесьць“, а каго і зрабіць нават *Героем сацыялістычнай працы*.

Слова „праца“ ўваходзіла ў набор абавязковых ідэалігемаў, якімі камуністычная партыя тлуміла людзям галовы. Любы кіраўнік *працоўнага* калектыву мусіў мець чырвоную кніжачку за пазухай і ведаць, што і як гаварыць у мікрофон ці перад камэрой. Як той прараб зь верша ранняняга Ўладзімера Някляева:

Давай пішы з абзата, ці як у вас там звычна:  
Навекі слава *працы*, БССР і клічнік!

Але ў адным выпадку звычайнае слова „праца“ ўсё ж заслугоўвае на вялікую літару. Гэткі назоў мела зэльвенская раённая газэта, дзе зредку зъяўляліся вершы Ларысы Геніюш.

Яшчэ пры жыцьці аўтаркі.

## Працадзень

### *Уладзімер Арлоў*

*Працадзень* — слова, якое прысутнічае толькі ў мовах народаў былога Савецкага Саюзу і якое архіскладана перакласці на любую мову гэтак званага далёкага замежжа.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы паведамляе, што *працадзень* — гэта адзінка ўліку працы ў калгасах, якая вызначала долю калгасынікаў у даходах.